

# УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

У 2006 годзе спойнілася 20 гадоў, як у сярэдній агульнаадукацыйнай школе № 47 Гомеля быў урачыстага адкрыты музея Чырвонага Крыжа. Не ў кожнай школе рэспублікі можна знойсці такі музей. А пачыналася ёсё быццам бы проста. У той далёкі час у школу да сандружынніц прыйшлі старшыні Камітэта Чырвонага Крыжа Савецкага раёна Гомеля Ларыса Веніамінаўна Шарына. Яна звязнулася да дзяцей з прапанованай стварыць у школе музей, прысвечаны медыкам. Эта ідэя вучняў натхnilа, яны яе падтрымалі, дапамаглі абласнога таварыства Чырвонага Крыжа і педкалектычнай школы. Пачала ся керпялівая пошукаўская работа боры матэрыйялаб аб жанчындах, удзельніцах Вялікай Айчыннай вайны.

Стварэнне музея ўзначаліла на меснік дырэктара па вучэбнай работе Валянціна Пракоф'еўна Бондар. Цікавымі атрымаліся экспазіцыі. Тут можна ўбачыць блюст вялікаму рускаму хірургу, вучонаму і грамадскому дзеючу Пірагову. На стэндак

адпачынку. На перадавую ў першыя дні вайны папрасілася сама, хоць могла працаваць у медсанбаце, далёка ад фронту. 128 цяжка параненыя яна вынесла з поля бою, пакуль сама не была цяжка паранена. І пасля вайны 30 гадоў працавала медыцынскай сястрыой у адным з медыцынскіх пунктав Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці.

Соф'я Васільеўна — чалавек асаблівага складу і характеристу. Зайсці было непрыкметная, ціхая, але справы, якія яна рабіла кожны дзень, заўсёды служылі прыкладам для ка-

ратуочы параненых салдат, самі былі паранены, і пасля ваеннага шпітала вярталіся ў строй. У кожнай з іх свая ваеннае біографія, свая ваеннае дарожка. І, канечнече, свае ўспаміны пра вайну. Восе адзін з успамінаў Марыі Афанасьеўны: "Добра памятаю аднаго са сваіх першых ціжка параненых байкоў, якога я выратавала. Гэта было пад Бранскам. Наша санітарная машина ехала праз лес. І тут у небе пачаўся паветраны бой. Сілы былі няроўныя, ворагу ўдалося падбіць савецкі самалёт. У апошнія хвіліны наш лётчык усё ж такі пасад-



М.А.Гарачук (у ніжнім радзе першая справа) з баявымі сяброўкамі, 1944г.

## Сёстры па Крыіві



С.В.Голухава і М.А.Гарачук у школе № 47 Гомеля — Дзень адкрыція музея (25 лютага 1986 г.)

і вітрахах размешчаны матэрыйялы аб арганізацыі таварыства Чырвонага Крыжа ў Беларусі і на Гомельшчыне, актыўістах і ветэранах чырвонакрынага руху, пачасных донарах. У музеі можна ўбачыць дакументы, лісты франтавікоў-медыкаў, іх асабістая рэча і многое іншае.

Асаблівую цікавасць выклікаюць стэнды і матэрыйялы, прысвечаны жанчынам-медыкам, якія працавалі ў гады вайны і ўзнагароджаны медалём Фларэнс Найдзінгейл. Эты медаль быў заснаваны Міжнароднай канферэнцыяй Чырвонага Крыжа ў 1912 годзе, ім узнагароджаныя жанчыны-медыкі заслугі па аказанні дапамогі хворым і параненым у ваенны час. Медаль заснаваны ў памяць аб нацыянальнай герайні Англіі, першай сястры міласэрнасці Фларэнс Найдзінгейл, якая прысвяціла сваё жыццё выскарбаднай справе — ратаванню хворых людзей. У быльны СССР этыя узнагароды быў ўдостоены ўсюго 38 чалавек, сярод іх і дзве гамяльчанкі — Соф'я Васільеўна Голухава і Марыя Афанасьеўна Гарачук, жанчыны-медыкі, ветэраны вайны і працы. У школьнім музеі Чырвонага Крыжа сабраны матэрыйялы аб гэтых герайчных жанчынках. Яны часта наведвалі музей, быўляючы пачаснымі гасціні.

Соф'я Васільеўна Голухава сёня жыве ў Гомелі, яна на заслужаным

не лічыцца са сваім асабістым часам: сэнсам яе жыцця было служэнне людзям, аказанне ім своечасовай медыцынскай дапамогі.

За мужнасць і герайзм, праяўлены ў гады вайны, Соф'я Васільеўна Голухава узнагароджана ордзінамі і медалямі. Нават на пенсіі яна працаваўшы вялікую патрыятычную работу сярод моладзі і вучнішч школы. Сёня на стане здароўя яна не можа займацца грамадскай работай. У минулых гадах абласнога таварыства Чырвонага Крыжа, а таксама вучні гомельскай школы № 47 сароччына павінішавалі яе з 85-гадзінам.

Цікавы матэрыйялы сабраны ў музеі яшчэ за аднай выдатнай жанчынне-медыкі, ветэране вайны і працы Марыі Афанасьеўне Гарачук, якая жыла ў Гомелі да апошніх дзён сваёга жыцця. Марыя Афанасьеўна ўзнагароджана медалём Фларэнс Найдзінгейл, баявымі ордзінамі і медалямі. Яна часта наведвалі школы музея, сустракалася з вучнямі. З першых дзён вайны і дзён самай перамогі М.А.Гарачук была на фронце, вынесла 146 цяжка параненых байкоў з поля бою, 35 разоў аддавала сваю кроў параненым, двойчы сама была паранена і кантухана.

С.В.Голухава і М.А.Гарачук былі сёстрамі міласэрнасці. У пачатку вайны жонкі з іх было каля 20 гадоў. Яны рызыковалі сваім жыццём,

### Дзве гамяльчанкі выратавалі жыцці соценъ салдат

лег. Нягледзячы на цяжкія раненні, атрыманыя ў час вайны, і тое, што жыла Соф'я Васільеўна па пяць кіламетраў ад месца работы, яна ні разу не сплакнілася ні ў зімовую завіруху, ні ўвеснавое бездарожжа. Гэты чалавек ніколі

зіў яго на поле. Калі мы пад'ехалі да самалёта, то ўбачылі маладога лётэнкта, на якім гарэў камбінезон. Я ледзь выцягнула лётчыка з кабіны, пачала збіваць з яго агонь. Нев'язаве падбег вадзіцель і дапамог дасцігнуць параненага да санітарнай машыны, дзе яму была аказана медыцынская дапамога".

Пасля вайны Марыя Афанасьеўна працавала медсёстрай у чыгуначнай бальніцы Гомеля. Калі пайшла на заслужаны адпачынак, з'яўлялася грамадскай дзеячнасцю ў абласнай арганізацыі таварыства Чырвонага Крыжа. У свой час мне пашыріла сустракацца і размайліцца з гэтымі мілыми герайчными жанчынамі. На другі час запомніцца ўсмешка і прыстойнасць.

Работай музея Чырвонага Крыжа сярэдняй школы № 47 Гомеля кіруе савет, які ўжо шмат гадоў узначальвае ветэрэн педагогічнай працы, настайшнікі «історыі» Алены Іванаўны Пад'ялец. Яна кіруе і лектарскай групай з ліку вучняў. Члены савета музея клапоціцца аб тым, каб каштоўныя матэрыйялы былі не праста экспанатамі, а знайшли шлях да сэрца дзяцей. Вось яму самыя важныя ў жыцці школы і першыя звязкі з музеем. Тут праводзяцца ўрокі мужнасці, сустрэчы з ветэрэнамі вайны і працы. Першакласнікі 1 верасня прыходзяць у музей на сваі першы ўрок. Матэрыйялы выкарыстоўваюцца класнімі кіраўнікамі і вучнямі ў падрыхтоўцы пазакласных мерапрыемстваў. Траба адзначыць, што экспазіцыі музея пастаянна абноўляюцца, працягваецца пошукаўская работа.

Дакранаючыся да падвігу, дзеці хочуць быць падобнымі на герояў, вучніцаў стойкасці і мужнасці. Музей Чырвонага Крыжа сярэдняй школы № 47 Гомеля стаў цэнтрам патрыятычнага выхавання.

Уладзімір РУДЗІНСКІ,  
ветэрэн педагогічнай працы.  
Фота з архіва школы.